

1916-1  
2673

# СТУДЕНСКАЯ ДУМКА

1529



1929



(II)

1919

ЕІ

1929

с

ЛІСТАПАД № 1 - 12

## ЗЪМЕСТ.

- 1) А. Б. — Слава тым... (верш); 2) Ад Рэдакціі;
- 3) А. Бартуль — Памяці Івана Луцкевіча; 4) Ст. Станкевіч — Іван Луцкевіч (у дзесятыя ўгодкі яго съмерці); 5) А. Бартуль — (верш); 6) С. Сарока — Адзін (І. Луцкевічу ў дзесятыя ўгодкі яго съмерці верш); 7) М. Шкелёнак — 400-лецьце Літоўскага Статуту; 8) А. Бартуль — Ідзе... (верш); 9) С. Сарока — Рубікон; 10) Хв. Ільяшэвіч — \* \* (верш); 11) Хв. Ільяшэвіч — Жаданьне (верш); 12 С. Каліна — Істота і значэнъне паэзыі — песні ў творчасці Я. Купалы; 13) Хроніка.

# Студэнская Думка

Грамадзка-навуковая і літэратурная  
часопісь Беларускага Студэнства

Адрэс рэдакцыі:  
ВІЛЬНЯ, Людвісарская 1 — 19.

Падпіска на год з перасылкай . . 3 зл.  
Цана асобнага пумару . . . . 1 зл.

№ 1 (12)

Лістапад

Год VI

## СЛАВА ТЫМ...

Слава тым, хто працаю трывалай  
Фундамэнты ложа нефамозе.

Слава тым, што ўперад йдуць з запалам,  
Ідуць па фаз абранае дафозе.

Слава тым, хто зрокся ічасція, долі,  
Каб аддацца справе безканечна.

Слава тым, хто зійнуў у імя Волі,

Слава змаіром хай будзе вечна.

Слава тым, хто церпіць ў імя Справы,  
Для якой аддаўся ўсей душою.

Слава тым, хто не жадае славы,  
А працуе ў цішыні нямое.

Слава ціхім, цвёфдым, раўнаважным,  
Хто адчаю цэлы век на знае.

Слава змаіром нябачаным, адваражным,  
Слава ім ад краю аж да краю.

Але слава і шаленцам, што як бура  
Вырываюцца аіністаю завеяй,  
Рвуцца ў неба, інучь у лазуры,  
Слава, слава съмелым Промэтэям!

У іх упадку чалавека слабасць,  
Узълёты, — вось вялікасць чалавека,  
Хай іх знакам і на ёсьць трысаласць,  
Слава ім аж да сканчэння вekaў.

Слава Вам, што працаю трывалай  
Шлях кладзеце съветлае Ідэі,  
Слава ѹ Вам, што рвецеся з запалам,  
Слава ціхім! Слава Промэтэям!

А. Б.

Вільня,  
Лістапад 1929 г.

Прыступаючы да працы ў новым 1929. Зо акадэмічным годзе, нельга прайсці моўчкі, каб не адзначыць у нашай студэнскай дзейнасьці гэтага, вялікае вагі, мамэнту.

Беларуская студэнская моладзь, ня гледзючы на трудныя варункі працы, ня гледзючы на поўную нэгапью, якой трактуюць яе ўсе іншыя, ўсё-ж такі змагла апраўдаць свае заданьні. Нязначыць аднак гэта, што мы дакладна выконваем усё тое, што ляжыць у нашым абавязку. Беларуская студэнская моладзь мусіць перадусім мець на ўвазе сваё вынятковае палажэннне, якое выпала ей у адносінах да свайго народу. Справа ў тым, што калі іншае студэнства зьяўляецца сынамі вольных і незалежных народаў, то мы аднак яшчэ пазбаўлены гэтага апошняга. І вось у гэтым якраз і крыецца тое нашае становішча, якое мы павінны заніць на дарозе сваей дзейнасьці. Гэта значыць, што мы сваей дзейнасьці не павінны мерыць дзейнасьцю іншых, а ставіць сабе большыя і шырэйшыя вымаганьні.

З другога боку, мы павінны ясна ўсьведамляць сваю ролю, як студэнскае моладзі, у беларускім адраджэнскім руху, тую ролю, якую спаўняем, як і тую, якую спаўняць павінны.

Беларускі адраджэнскі рух быў якраз запачаткованы беларускай студэнскай моладзьдзю, якая, будучы раскінута па ўсіх расейскіх універсітэцкіх цэнтрах, першая начала гуртавацца на ніве беларускага адраджэння і класіці першыя здаровыя падваліны пад будаваныне будучага агульна-народнага гмаху.

У свае-ж студэнскія гады пачаў шырокую грамадскую працу найвялікшы піёнэр беларускага адраджэнскага руху — Іван Луцкевіч. Такім способам беларуская студэнская моладзь у недалёкай прошласці свой абавязак перад народам споўніла поўнасцю.

А сяньня?

На апошняе пытаньне дапъ адказ ёсьць справай лёгкай і адначасна цяжкай. Лёгкай — бо перад намі сучаснасць, калі мы ўсё бачым беспасярэдна, цяжэй, — бо пры сучасных скамплікованых абставінах, у якіх знаходзіцца беларускі адраджэнскі рух, дапъ поўную, аў'ектыўную ацэнку тae цi іншae дзейнасці ёсьць немагчыма.

І мы сяньня робячы перагляд сваёй дзейнасці можам аца-  
ніць яе толькі прыблізна. Паміма ўсяго мусім прызнаць, што  
беларуская студэнская моладзь у сяньняшні мамент стаіць так  
сама на вышыні сваіх заданьняў, хоць можа ня ў той меры,  
як гэта вымагалася-б пры нармальных варунках нашага разъ-  
віцьця.

Беларускае студэнства ўжо патрапіла вырабіць свой улас-  
ны круг дзейнасці, палягаючы на грамадzkім самавырабленыні  
і ў далейшым, на широкай працы ў кірунку здабыванья но-  
вых вартасцяў у жыцці грамадzkім.

Гэтага аднак-жа мала. Трэба яшчэ ясна ўсьвěдаміць свой  
абавязак перад народам, і прыступіць да грамадзкае дзейнасці  
ў ширэйшым маштабе. Мы павінны здаць сабе ясна справу,  
што лепшую будучыню, за якую ваюем, зможема здабыць  
толькі самаахвярнай і сумленнай працай

Адзіным-жа паказынікам у нашай цярністай дарозе хай бу-  
дзе заўсёды творчая і съветная ідэя — *Вольная і Незалежная  
Беларусь!*

\* \* \*

Год 1929 прынёс Беларускаму Народу два юбілеі. Пер-  
шы — гэта дзесятыя ўголкі съмерці съветлае памяці Івана  
Луцкевіча, піёнера беларускага адраджэнскага руху, другі —  
чатырохсотлецце Літоўскага Статуту. Святы гэтыя — гэта  
ў двух сказах нашая гісторыя. Дзесятыя ўгодкі съмерці І. Луц-  
кевіча насочваюць нам успаміны яшчэ, здаецца, недалёкага  
часу, калі, па даўгім сyne беларускі адраджэнскі рух прыняў  
большменш широкі размах; чатырохсотлецце-ж Літоўскага Стату-  
ту напамінае нам аб нашае далёкай гісторыі, аб тым часе,  
калі разъвівалася беларуская культура, не прадбачучы, што яе  
чакае даўгі, бо аж некалькі стагодзьдзяў трываўшы, цяжкі за-  
нядад. Гэтыя съвяты дазваляюць нам з гордасцю і надзеяй на  
будучыню ісьці сваім шляхам. З гордасцю — бо мы маєм  
памятнікі, якімі толькі нялічныя народы могуть пахваліцца,  
з надзеяй, — бо народ, маючы гэтакую прошласць, такіх  
поўных ахвярнасці сыноў — не загіне.

Беларускае Студэнства ў Вільні, хочучы адзначыць абод-  
вы гэтыя съвяты па меры свае духоўнае і матэрыяльнае маг-  
чымасці — пасъвячае ім № 1(12) «Студэнскае Думкі». Трэ-  
ба, аднак-жа, сказаць, што калі духоўныя магчымасці зале-

жаць ад самога беларускага студэнства і з кожным годам павялічваюцца і разъвіваюцца, дык матэр'яльныя знаходзяцца ў пэрыядзе агульнае стагнацыі. «Студэнская Думка», як і раней, выходзе непэрыядычна, што вельмі шкодзе здабыванню старых прэнумэратаў. Тымчасам мэтай бел. студэнства зьяўляецца выдаванье «Студэнскае Думкі» прынамся раз на трывалы перыяд.

Дзеля падтрыманьня і звязаўшыся з гэтае думкі, Рэдакцыя звязаўшыся да ўсіх чытачоў і сымпатыкаў нашага выдавецтва, каб яны прышлі з фінансавай дапамогай нашае часопісі. Грошы тут патрэбны зусім нязначныя, а тымчасам гэты факт будзе сведчыць аб моцнай сувязі паміж беларускім грамадзянствам і моладзьлю, і дасьць нам магчымасць і апору далейшага контынуаваньня нашае працы.

Рэдакцыя.

## Памяці Івана Луцкевіча.

Удары ў вецер асеньні ў струны залацістыя дрэў пажоўкльых, удары ў сімуткам і ў даль паляцеў безканечную.

Песьняй цягучаю дрэвы азваліся, песьняй жалобнай шасьцелі тужліва.

Шэрый хмары неба спавілі і плакала неба лета хаваючы. Срэбрнымі сълёзамі плакала неба, падалі каплі на поле спусьцелае.

Сэрца спавіла туга безканечная.

І ўспамінаецца той, хто ціха съпіць у магіле, у сырое зямліцы.

Цені памёршых снуюць прад вачымі, цені часамі так блізкія, родныя, цені людзей адышоўшых ад нас.

Там, гэй далёка ў чужынне, у цёмнай магіле съпіць Ён, змагар зямлі Беларускай і вецер асеньні напэўна дзьмухне ў магілу Ягоную, уздыхам радзімага Краю, песьню Яму запле аб Айчыне, песьню змаганьняў, мучэнняў і болю, песьню надзеі на лепшыя дні.

І съніць Ён будзе, што Народ, для якога жыцьцё сваё цэлае съмела аддаў, ідзе ўперад хвалія няўпрыннай, ідзе моцны і зъяднаны.

Раскажа Яму вецер асеньні ў песьні жудлівой, як цяжка яшчэ нам жывеца, раскажа, як шэртань імгла спавівае прасторы, паскардзіцца ціха Яму.

Раскажа, што хоць час ад часу слабее агонь у паходні, якую Ён першы пачаў распалиці, а ўсё-ж яе моцна трymаюць у далоні ўсе тыя, каму дараюць імя Беларусі, раскажа, бо Ён так любіў Край свой родны, што цэлы аддаўся яму.

Раскажа ў час гэты нудны, асеньні, калі дрэвы лісьцямі зямлю ўсыцілаюць, калі цягнуцца ў вырай цёмнымі нізкамі з крыкам тужлівым съязгі жураўліныя, з роднага краю ў старонку чужую, калі сэрца туга агартае імглою і шэра так робіцца неяк навокал.      А. Б.

**Ст. Станкевіч**

# Іван Луцкевіч

(У дзесятая ўгодкі съмерці яго)  
(1919—1929 г.).

Дзесяць гадоў таму назад беларускі народ разьвітаўся з найвылікшым змагаром за яго съвятыя ідэалы, які самаахвярнай і няйутомнай працаю найбольш прычыніўся да адраджэння Беларусі — з Іванам Луцкевічам.

І хоць ужо сеньня ад таго часу мінула роўна дзесяць гадоў, калі між намі жыў і працаваў Іван Луцкевіч, які над усё пакахаў Беларусь і ў ахвяры для яе злажыў нават сваё жыцьцё, то аднак ён між намі жыве і сёньня і будзе жыць вечна, бо вялікі ідэі ніколі ня гінуць разам з сваім тварцом, а зьяўляюцца несьмяротнымі.

У той мамэнт, калі Іван Луцкевіч выступаў на грамадzkую арэну дзейнасці, г. зн. у апошніх гадох XIX стагодзьдзя, беларускі адраджэнскі рух быў яшчэ вельмі слабы. Праляцела эпоха дзейнасці стара-шляхоцкіх романтыкаў, якая запачатковала адраджэнне Беларусі; праграмелі прызывы К. Каліноўскага і заклікі Фр. Багушэвіча, і хоць гэтыя мамэнты ўсе разам былі найвялікшымі прайвамі творчага жыцьця прабуджаючагася народу, то аднак яшчэ не пацягнулі за сабою масаў.

Апошнія дзесяткі гадоў XIX ст. адзначаюцца ў усей Pacei агульнарэволюцыйным уздымам, водгукі якога трапляюць і на Беларусь, гдзе таксама сярод беларускае здэнацыяналізаванае інтэлігенцыі будзіца пачуцьцё абавязку барацьбы з царызмам; аднак беларускае пытанье парушалася патолькі, паколькі гэтага вымагалі рэвалюцыйныя пляны. Ці інакш какучы, беларускі адраджэнскі рух дадзенae пары ня быў яшчэ самастойным сам для сябе рухам, а зьяўляўся як пабочнае толькі пытанье, уходзячae ў рамкі дзейнасці агульнарэволюцыйнае хвалі.

З другога боку вякамі прыгнечаны беларускі народ быў яшчэ на вельмі нізкай ступені нацыянальнага ўсьведамленыя, каб мог ужо ставіць выразна тыя ці іншыя дамаганыні. Над Беларусью панавалі яшчэ непераможна съяды рабскае няволі і ўсякія робленыя дасюль спробы абудзіць да творчага жыцьця гэты народ, праходзілі амаль бяз ніякага водгасу.

Каб усьведаміць і абудзіць гэты народ, распаліць у яго заспнай души пачуцьцё людзкае вартасці і яго абавязак на самаадраджэнне, патрэба было самаахвярных і гігантычных выслілкаў, патрэба было магутнае веры, каб ня пасыці пад агульным адпорам і неизразуменінем.

Вось-жо гэтае апошніе і даканаў Іван Луцкевіч, які на працягу ўсяго свайго жыцьця вёў упартую барацьбу за вызваленіе і адбуваныне Беларусі.

На гэтым месцы, дзеля тэхнічных прычын немагчыма хоць-бы ў кароценькім нарысе даць поўнасьцю абрэз дзейнасці Івана Луцкевіча і яго заслуг, паложаных для беларускага народу, а прыдзеца агранічыцца толькі агульным аглядам.

Першае, што адразу кідаецца ў очы, гэта ёсьць велімі ранняне выступленыне Івана Луцкевіча на грамадскую арэну. Ужо будучы вучням малодшых клясаў гімназіі ў Лібаве, куды паступіў у 1890 г. калі меў усяго 13—14 гадоў, пачынае ясна сабе ўсьвядамляць няўдзячны лёс беларускага народу і съвяты абавязак працаўца для яго адраджэння. У душы маладога хлопца снуюцца ўжо выразныя пляны дзейнасці, дасыпявае яго народна-грамадскі кругазор. Асновы для сваіх мрояў знаходзіў у съветлай мінуўшчыне беларускага народу, якою пачынае ўжо цікавіцца з трэцяе клясы гімназіі.

У 1897 годзе, пераехаўшы ў Менскую Гімназію, для Івана Луцкевіча адчыняюцца шырэйшыя кругазоры грамадзкае дзейнасці. Ён дакладна развязвае свой съветапагляд і канчальна ўсьведамляе, што адзіным ягоным абавязкам ёсьць самаахвярная праца над адраджэннем беларускага народу. І ўжо будучы ў 1902 г. у Пецярбурзе, куды пераехаў дзеля ўніверсітэцкіх студый, Іван Луцкевіч гуртуе каля сябе беларускую інтэлігенцыю, пераважна студэнскую моладзь, і ўжо з тых часоў **становіцца павацыром усяго беларускага руху**.

Грамадзкая дзеяльнасць Івана Луцкевіча ад самага пачатку мела характар востра рэвалюцыйны, аднак, ня ў прыклад іншым, на першым месцы ў яго заўсёды стаяла беларускае пытаньне ўва ўсей сваёй паўнаце. Вось у гэтым і крыеца адна з ягоных несьмяротных заслугоў калі ён першы ўсьведаміў сабе і паказаў на дзеле, што справа адраджэння Беларусі ня ёсьць адным з рэволюцыйных пытаньняў, як гэта ўважалі іншыя, а што ўсебаковае **адраджэнне Беларусі — культурнае, гаспадарчае і палітычнае ёсьць справай самой для сябе**, як найвялікшы абавязак беларускага народу.

Будучы ў Пецярбурзе, ён у 1902 г. закладае „Беларускі Кружок Народнае Асьветы“, які палажыў першыя падваліны для беларускай выдавецкай дзейнасці. Стараньнямі кружка арганізуецца ў хуткім часе выдавецтва літографічнае аднаднёўкі „Калядная Пісанка“, ды падгатавляюцца да друку пасъмертныя творы Янкі Лучыны (Няслухоўскага), якія і выдаюцца ў 1903 г. як зборнік „Вязанка“. У наступным-ж 1903 г. Іван Луцкевіч сваёй няўтомнай праца дае беларускаму народу несьмяротны гістарычны здабытак — ён арганізуе першую беларускую палітычную партыю п. н. **„Беларуская Рэвалюцыйная Грамада“**, якая ад самага пачатку свайго існаваньня становіцца галоўным цэнтрам усяго беларускага руху.

Іван Луцкевіч, дзеля большага пасъпеху дзейнасці на беларускай ніве, стараецца ўваходзіць у цесныя зносіны з іншымі рэволюцыйнымі згуртаваньнямі. Наагул трэба адзначыць, што ён у сваёй дзейнасці быў вельмі далёкім ад вузкага партыйніцтва, а стоячы на вышыні сваіх заданьняў, пры кожнай магчымасці шукаў цеснае сувязі з усімі іншымі, каб такім способам абыймаць новыя і што раз новыя кругазоры.

Будучы ў 1904 г. у Вене, куды ён выехаў дзеля дапаўненьня сваіх архэолёгічных студыяў, стараецца выкарыстаць і гэты мамэнт для беларускай справы. Ён як у Вене, так і ў паваротнай падарожы праз Львоў стыкаеца з Украінцамі, між іншым з мітропалітам Шэптыцкім, з якім навязвае цесную сувязь. У Вене друкуе цэлы рад сваіх працаў аб Беларусах у чужых часопісіх, пераважна нямецкіх.

У 1905 годзе Іван Луцкевіч, як прызнаны ўсімі павадыр беларускага адраджэнскага руху, едзе на з'езд прадстаўнікоў соцыялістычных партыяў у Фінляндью, где навязвае — між іншым сувязь з Ірландцамі. Гэты факт мае для нас таксама аграмаднае гісторычнае значэнне, як **першае выступленне Беларусаў на міжнароднай арэне**.

Першыя пачынальныя Івана Луцкевіча і яго аднадумцаў хутка знаходзілі вялікае прызнаньне сярод беларускага народу. Дзейнасць гэтая вяла да рашучай барацьбы з царызмам і адначасна, як канчальны ідэал, мела на мэце ўсестранье адраджэнья Беларусі. Іван Луцкевіч, на ў прыклад іншым, моцна верыў, што народ беларускі мае ў сабе затоеную іскру творчага жыцця. Гарачыя прызывы, кіданыя Іванам Луцкевічам на быті ўжо чужымі для беларускага народу. Беларускі народ падчас рэвалюцыі 1905 г. магутнаю хвалаю высупіў на барацьбу за волю. У гэты час агульнаэрэволюцыйнага ўздыму Іван Луцкевіч працуе бяз воддыху.

Ён трапляе ў розныя куткі Беларусі, у вёскі і гарады, і ўсюды сваімі съмелымі і гарачымі прамовамі пакідае незацёртае ўражанье.

У пачатку 1906 г., з прычыны перасьледаванья ўладаў, Іван Луцкевіч пераїжджае з Менску ў Вільню, где пражывае ўесь час нелегальна. Разам з ім пераносіцца сюды і цэнтр беларускага адраджэнскага руху. Трэба адзначыць, што ўжо шмат раней побач з Іванам Луцкевічам працуе на ніве беларускага адраджэнья цэлы рад іншых адданых справе людзей. Першага таварыша ў працы мае Іван Луцкевіч у асобе свайго малодшага брата Антона. З іншых працуючых супольна з Іванам Луцкевічам людзей, трэба адзначыць В. Іваноўскага, А. Уласава, Цётку, А. Бурбіса, К. Каганца, А. Трэпку, Ф. Стэцкевіча і многа іншых, якія аддалі вялікія ўслугі ў адраджэнскай працы.

Тут у Вільні пачынаецца новы пэрыяд дзейнасці Івана Луцкевіча. У першую чаргу ставіць сваі задачай прыцяцніцу да беларускага руху шырэйшыя рады моладзі. Яму ўдаецца зрабіць вялікі ўплыв на вучняў Праваслаўнае Духоўнае Сэмінарыі і хіміка-тэхнічнай школы, з пасярод якіх многа потым аддалі вялікія ўслугі ў беларускім адраджэнью.

Хаця рэвалюцыя 1905 г. не асягнула сваіх мэтаў, то аднак прынесла пэўныя палёгкі для народаў Расеі, у тым ліку і для Беларусаў. Галоўнаю з іх было скасаванье забароны беларускага друку, што стараецца і выкарыстаць Іван Луцкевіч. І вось цяпер побач з яго першымі несьмяротнымі заваяваннямі для беларускага народу, як закладзіны першага беларускага палітычнага арганізацыі і першае выступленне на міжнародным грунце, ён прыносіць яшчэ новую гісторыч-

ную здабычу, ня менш важную ад папярэдніх. Ён зарганізаваўшы адпаведныя сілы, уласnymі стараньнямі і коштамі прыступае да выдаваньня **першае легальнае беларускае газэты „Нашае Долі“**, якая ў хуткім часе замяняеца „Нашай Нівай“ і зьяўляеца адзіным найбольшым цэнтрам беларускага адраджэнскага руху.

З далейшых важнейшых мамэнтаў дзеянасьці Івана Луцкевіча будзе яго чынны ўдзел у ўсеславянскім зьезьдзе паступовага студэнства ў Празе Чэскай у 1908 г., куды ён едзе нелегальна. Тут цвёрда ён перад прадстаўнікамі ўсіх славянскіх нароў даў даказвае, што беларускі народ, ня менш ад іншых, мае поўнае права на самастойнае нацыянальнае існаваньне.

Яшчэ будучы вучням трэцяе клясы гімназіі, Іван Луцкевіч горача цікавіўся памяткамі нашай мінуўшчыны і за свае скромныя гроши зьбіраў розныя старынныя рэчы. Пасьля, будучы вучоным архэолёгам, ён не пакідае сваей навуковай дзеянасьці, а з кожным годам папаўняе свою калекцыю ўсё што раз новымі цэннасцямі. Часта аднак з болям сэрца змушаны быў прадаваць некаторыя з сабраных памятак, каб за выручаныя гроши мецьмагчымаць вясьці культурную і арганізацыйную работу. Усе цэнныя зборы Івана Луцкевіча, якім ён пасвячаў свой час, вольны ад грамадзкага работнага заслуга, зьяўляюцца сяньня экспанатамі Беларускага музея ў Вільні, яго-ж імем названага.

Змораны бязупынна працуя, будучы часта прымушаным гібець у холадзе і ў голадзе, Іван Луцкевіч што раз больш пачынае адчуваць у сабе зачаткі сухотаў, якія ў хуткасці мелі прывесці яго да магілі. Аднак кепскі стан здароўя не паўстрымоўвае яго ад працы.

У 1915 годзе Вільню займаюць Немцы. Для Івана Луцкевіча наступіў новы пэрыяд дзеянасьці, гэтым разам апошні...

Ён дакладна цяпер усъвядамляе, што ў настаўшай ваеннай завірусе толькі супольная лучнасць усіх нацыянальнасцяў нашага краю можа проціўставіцца дэструкцыйным плянам нямецкае ўлады, і з гэтаю мэтай прыступае да шырокай аб'яднаўчай акцыі на віленскім грунце. Ён энэргічна працуе над утварэннем Рады места Вільні, а потым Віленска-Ковенскага Абыватэльскага Комітэту. І хоць гэтыя арганізацыі хутка разваліваюцца, ён аднак ня траціць надзеі і працуе над утварэннем міжнацыянальнай краёвай арганізацыі „Конфэдарацыі Вялікага Князьства Літоўскага“, якая таксама хутка разваліваецца, дзякуючы становішчу прадстаўнікоў літоўскага грамадзянства. Раўналежна з гэтым Іван Луцкевіч прымае чынны ўдзел у беларускай школьнай акцыі, з яго-ж ініцыятывы паўстаюць Беларускія Вучыцельскія Курсы, на якіх ён сам выкладае пазнанье роднага краю. Побач з тварэннем што раз новых беларускіх арганізацый, ён парадае ініцыятыву аб стварэнні Беларускага Народнага Камітэту і бярэ галоўны ўдзел у закладзінах у 1916 г. „Беларускага Клубу“, якога зьяўляеца старшынёй. З яго-ж ініцыятывы паўстае і кіраванае ім Беларуское Навуковае Т-ва.

У мамэнт нямецкае акупацыі, калі ня гледзячы на нязвычайна цяжкія варункі жыцця народу, беларуская справа з кожным днём ажыўлялася, калі пад уплывам ваеннае завірухі ажывала і агадзёры-

валася народная псыхіка, Іван Луцкевіч кладзе апошнія высілкі над ажыцьцяўленнем тых думак, якія дасюль былі толькі галоўным імпульсам ягонае дзейнасьці — **думак аб незалежнасьці Беларусі.**

Цікава адзначыць, што Іван Луцкевіч у сваіх палітычных поглядах быў вялікім пропагадаром беларуска-літоўскага злучнасьці, так у паасобных мамэнтах сваей дзейнасьці, ях і ў канчальных імкненнях. Ён тварыў съветлыя пляны аб адбудаванні старой беларуска-літоўскай дзяржавы ў форме Вялікага Князьства Літоўскага. Гэтыя-ж думкі праводзіць ён і на зьедзе народаў у Лёсаньне ў 1916 г., куды быў выдэлегаваны як прадстаўнік беларускага народу.



Іван Луцкевіч

Калі ў 1917 г. немцы стварылі Літоўскую Тарыбу на крыўдных варунках для Беларусаў, Іван Луцкевіч востра пратэстуе супроць гэтага гвалту, кідае ініцыятыву стварэння свайго нацыянальнага прадстаўніцтва. З гэтаю мэтаю ў студзені 1918 году зьбіраецца ў Вільні Беларуская конфэрэнцыя, якая выбрала Івана Луцкевіча ў склад Беларускай Рады, галоўнага нацыянальнага прадстаўніцтва Беларусаў.

Як прадстаўнік гэтае Рады ён з чатырма таварышамі ездзе ў Менск, где бярэ вельмі чынны ўдзел у зыдзейсьнені святых яго ідэалаў — у Абвешчаньні Радай Беларускай Народнай Рэспублікі 25

сакавіка 1918 г. **Незалежнасці Беларусі.** Гэты мамэнт быў найвялікшым шчасьцем у жыцьці Івана Луцкевіча і ён вярнуўшыся ў Вільню ды прачуваочы недалёкую съмерць ужо радасна гаворыць, што „цяпер мы, старыя работнікі беларускія, можым спакойна паміраць: ёсьць каму замяніць нас у працы.“

I запрауды прачуваў ужо няйтомны змагар, што дні ягоныя палічаны, бо задоўжаная хвароба што раз больш надрывала ягоныя сілы. Аднак ён не зважае на гэта і вытрывала працуе з тым-жа захапленнем, як дагэтуль.

Ходам палітычных падзеяў сітуацыя крыху зъмяняеца на карысць Беларусаў. Літвіны ўжо між іншым, замест аднаго, даюць Беларусам шэсцьць мейсцаў у Тарыбе і ствараюць Міністэрства Беларускіх Спраў пры Літоўскім Урадзе.

Беларуская Рада зъбираеца пад кірауніцтвам I Луцкевіча і дэлегуе сваіх прадстаўнікоў у Тарыбу, між іншым Iw. Луцкевіча. Сярод Беларусаў паўстае ажыўленне, кіпіць работа, душою якой быў увесь час Іван Луцкевіч, які ў гэтых мамэнтах зрывалася з ложка, каб бегчы і працаваць. Беларуская Рада прыступае да шырокага супрацоўніцтва з Літвінамі і заяўляе, што ўважае гэты мамэнт за пачатак супольнага сужыцця двух братніх народаў. Аднак спадзяванні Беларусаў не апраўдаліся, Літвіны натолькі шчыра адносіліся да Беларусаў, паколькі вымагалі гэтага іх дыплёматычныя абставіны. Дзеля гэтага Іван Луцкевіч разам з іншымі дэманстрацыйна пакідае Тарыбу.

Перад самаю съмерцю Іван Луцкевіч даў для беларускага народу яшчэ гдну няўміраючу заслугу — ён астаткамі сіл пры супрацоўніцтве іншых Беларусаў, закладае **першую Беларускую Гімназію ў Вільні.** Паміма цяжкага і бязнадзейнага стану здароўя, ён работы не пакідае. Лежучы ў ложку ён робіць цэлы рад розных нарадаў з беларускім грамадзянствам, ніхто ня прыступаў да ніякое працы не парадзіўшыся з ім.

У гэты мамэнт у Вільню прыходзяць бальшавікі і зъяўляюцца ў кватэру Івана Луцкевіча з мэтаю яго арыштаваць, толькі пабачыўшы ягоны стан, пакідаюць яго. Змучанага працою і безнадзейнаю хваробаю Івана Луцкевіча блізкія таварышы вывозяць у Закапанае, где 20 жніўня 1919 г. адышоў на той сьвет...

\* \* \*

Вось перад намі жменька фактаў з жыцьця і дзейнасці Івана Луцкевіча. Зразумела, вылучна на падстве іх ня можна ацаніць яго заслугай, паложаных для беларускага народу, бо ацэнка выпала-б крыйдная. Справа ў тым, што яшчэ дакладна не апрацавана спэцыяльнымі дасыледчыкамі ягоная праца, яшчэ ніхто ня ўнікнуў з навуковай съцілісцю і поўным зразуменнем у ту ўспеху, у якой жыў і працаваў Іван Луцкевіч.

Аднак і гэта жменька фактаў гаворыць сама за сябе і прыводзіць нас сяньня, у часы агульнага застою беларускай грамадзкой

працы, да тае думкі, што ўсё тое, што перадаў у спадчыне для беларускага народу Іван Луцкевіч, ёсьць найбольшай зарукай на яго лепшую будучыню. Іван Луцкевіч вельмі стойка вытрываў на сваім становішчы павадыра беларускага адраджэнскага руху, які самаахвярна распачатую, яшчэ на школьнай лаве працу вёў бяз нікага перарыву аж да самае, хоць прадчаснае, магілы. Найвышэйшай ідэяй у жыцьці і дзейнасці ягонай была Беларусь ува ўсей сваей пайнаце, а ягоным адзіным съвятым абавязкам — няյтомнае змаганыне за поўнае яе адраджэнне і вызваленне, за яе ўласны дзяржаўны быт. І мы сяньня, адзначаючы дзесятая ўгодкі ягонае з намі разлукі, можым толькі пацвердзіць слова аўтара кніжачкі п. н. „Іван Луцкевіч, у першыя ўгодкі съмерці яго“, што „гісторыя сучаснага беларускага руху — гэта гісторыя жыцьця Івана Луцкевіча.“

\* \* \*

З шумнага дымнага гораду  
Сёння на вёску я вырваўся,  
Блескам чырвонага золата  
Думкай ў прасторы рассыпаўся.

І разсыпваўся прасторамі,  
Неба блакітнага яснасцю,  
Хмарак каронак узорамі,  
Сонца бліскучага палкасцю.

Узяў я з пад клеці ды косаньку,  
Узмахамі сыпаў, пракосамі,  
Брызгам разпэрліваў росаньку,  
Ціснуў нагамі сълед босымі.

Поле радзімае зеленьню  
Песьні съпявала нязнаныя  
І усміхаліся шэраньню  
Гоні ужо заараныя.

Съветласцю, съпевам і краскамі  
Думкі кружылі, як п'янныя,  
Казкай здавалася, казкаю,  
Родная вёска, каханая.

**Люг. Бартуль.**

## A Д З I H...

Памяці Ів. Луцкевіча ў 10 ўгодні Яю съмерці.

Ля высяў гор сънежных забыта,  
Ў далёкай зямлі адзінока,  
Ад родных старонак далёка  
Наш Волат зылёг — съмерці здабытам...

Ня плачуць і ад ім там тужліва  
Бярозак радзімых галінкі,  
Магіл ня крываваяць калінкі,  
Ні сонцевых іскрын разълівы...

Там птушкі і нівы, і людзі  
Ні песьняй, ні казкай, ні словам —  
Старой яго матчынай мовай,  
Ня цешуць збалелыя грудзі...

І зоры мігцяць там бяз блескаў  
Чароўных, што ў высь парывалі,  
Там рэчак бурлівия хвалі  
Ня знаюць размараных плескаў.

Ляжыць ён чужым там, нязнаным  
Бяз братнай малітвы уздыхаў,  
Бяз сълёзкі спагадных ўскалыхаў,  
Бяз памяці съветлай, пашаны...

І душыць яму грудзь чужына  
Ды пасынкам горнець нялюбым...  
І рвеца ён з гэтай загубы  
У свой край, дзе стогне Айчына,

Дзе ўзрос ён, змагаўся заўзята,  
Дзе съмела йшоў праўду ўзынімаці,  
Дзе съпяць яго прадзеды, маці,  
Дзе ў роднай зямельцы — заплата...

Ля высяў гор сънежных забыта,  
Ў далёкай зямлі адзінока,  
Ад родных старонак далёка,  
Наш Волат зылёг — съмерці здабытам...

**С. Сарока.**

## 400-лецье Літоўскага Статуту.

Чатыры сотні гадоў мінае ад тae пары, калі быў выданы першы пісаны зборнік законаў для Беларуска-Літоўскай дзяржавы. З нагоды гэтакага сівога, культурнага юбілею, юбілею, якім могуць пахваліцца толькі вельмі наяўчныя народы, трэба здаць сабе справу, прынамсі ў галоўных рысах, на якім گрунце і як паўстаў Літоўскі Статут, а також якое ён можа мець значэнне для сучаснага дасьледчыка — беларуса, працуючага перадусім над пазнаньнем мінуўшчыны свайго народу. Зразумелы адказ на апошняе пытаньне можа быць дадзены толькі па разгледжаньні першых двух, г. зн. таго культурнага падкладу, на якім паўстаў гэты памятнік, а так-жа і яго гісторыі. Затрымаймася дзеля гэтага над кожным з гэтых трох пытаньняў.

Працэс аб'яднанья ўсіх беларускіх зямель пад уладаю Вялікага Князя Літоўскага закончыўся ў XV стагоддзі. Беларусь, якая ўвайшла ў цэласці ў склад Вял. Кн. Літоўскага, дапамагала яму сваім матэрыяльнымі а перадусім культурнымі сродкамі. Гэты ўплыв беларускага культуры быў так моцны, што з першых-ж а дзён свайго існаванья Вял. Кн. Літоўскага было ўжо не літоўскай, але беларуска-літоўскай дзяржавай. Рэч у тым, што дзякуючы блізкім жыццёвым адносінам з Беларусью, Літва знаходзілася пад моцным уплывам беларускага культуры і грамадзкасці. Гэты ўплыв адбіўся раней за ўсё на вярхох літоўскага грамадзянства. Літоўскія князі пачалі будаваць сваё князьства паводле беларускіх прыкладаў, уводзіць на Літве беларускія парадкі і ўстановы, беларускую мову як афіцыяльную і г. д. У беларускай грамадзкасці яны мелі магчымасць здабыць больш сіл і сродкаў дзеля ўзмацнення сваей улады над грамадзянствам, чымся ў літоўскай. На Беларусі ўжо ўсталіваліся пэўныя і сталыя службовыя адносіны паміж князямі і іх дружынамі. Гарадзкое і вясковае насельніцтва было звязана з князямі пэўнымі і сталымі падатковымі і рознымі іншымі павіннасцямі. Тут-ж да паслуг князёў была і наладжаная адміністрацыя, пэўныя пасады і годнасці, з дапамогай якіх узмацнялася князёўская ўлада над грамадзянствам. На Літве ўсё гэта мела характар чагось пачатковага і несталага, а таму зразумела, што літоўскія князі першыя апынуліся пад беларускім уплывам, з іх брала прыклад літоўская арыстакратыя, вайскоўцы, земляўласнікі, якія атрымалі найменыне баяр. Знаходзіліся пад уплывам беларускага культуры і нават асыміляваліся з беларускім племем і народныя гушчы Літвы, асабліва там, дзе ў гэтыя гушчы пранікала беларускага насельніцтва. Як вынік гэтага тэрыторыя беларускага племя павялічывалася ў сваіх памерах на кошт асноўнае літоўскага тэрыторыі. Беларусы заваньне Літвы дапамагала ў значайнай меры далейшаму пашырэнню яе дзяржаўнае тэрыторыі на кошт іншых беларускіх зямель. Справа ішла цяпер аб далучэнні да племя ня толькі ня чужога, але амаль свайго, прынамсі ў вышэйшых сваіх колах і ў кожным выпадку не варожага да беларускага ўкладу жыцця. Характар аб'яднанья (амаль што дабра-

вольны) адбіўся і на ўнутранай будове новае Беларуска-Літоўскае дзяржавы. Землі і князьтвы, што далучаліся, у большасці выпадкаў не трацілі асаблівасцяў свайго быту. У некаторых князьтвах заставаліся даўнейшыя князі, якія і далей разам з баярамі кіравалі мясцовым грамадзянствам, як вассалы вялікага князя, абавязаныя яму вайсковай службай і падаткамі.

Гэтыя кароткія ўвагі даюць нам права цьвердзіць, што беларуская культура ў пачатку XVI стагодзьдзя займала домінуючае становішча і амаль што не спатыкала ніякіх конкурэнтаў, бо польскія ўплывы, якія пранікалі ў тым часе ў Бел.-Літоўскую дзяржаву, былі яшчэ вельмі слабыя. Паміма аднак-жа даволі высокага культурнага роўня, у Бел.-Літоўскай дзяржаве, на пачатку яе існаваньня, ня было пісаних законаў. Усялякага-ж роду праваадносіны былі рэгуляваны правам звычайнім. Нормы права звычайнага адносна сялян стасаваў г. зв. „копны“ суд. (Квэстыя копных судоў вельмі цікавая і мала яшчэ высьветляная ў праўнай літэратуры). Споркі паміж сялянамі і іх валадырамі судзілі апошнія. Баярства-ж (шляхту) судзілі князі і вялікія магнаты, якім князі давалі прывілеі і права чыніць суд. Зразумела, што адсутнасць пісаних законаў даводзіла да надужыцця з боку тых, якія мелі права судзіць іншых. Вялікія князі не праходзілі моўчкі каля гэтага факту і ад часу да часу выдавалі розныя граматы, якімі стараліся завясыці лад у галіне судаўніцтва. У гэтых граматах вялікія князі ўрачыста абавязываліся перад усім насяленнем краю дзяржаць сваё слова, гаспадараўца і судзіцу згодна з тымі прывілеямі і правамі, якія паасобным станам былі дадзены раней. Аднак-жа і гэта не ўсуvalа надужыцця, асабліва з боку вялікіх магнатоў у адносінах да шляхты. Шляхоцкая маса, якая паносіла для дзяржавы вялікія ахвяры, даючы гроши і войска, усё часьцей і часьцей пачынала дамагацца ўстанаўленія пісанага права, дакладнага вызначэння праваў і абавязкаў усіх грамадзян. І вось пад моўным уплывам гэтых дамаганьняў вялікі князь Жыгімонт на Віленскім Сойме ў 1522 г. обвяшчае ўстанавіць для ўсяго Вял. Кн. Літоўскага адно пісаное права для ўсіх яго станаў. У сваей грамаце Жыгімонт кажа, што: „Дагэтуль у нашым Вял. Кн. Літоўскім суды адбываюцца не на падставе пісанага права, а справядлівацца выконывалася згодна з звычаемі ды паводле разумення і сумлення кожнага судзьдзі“, — а далей — „пастухаўшы частых зваротаў шляхты, загадалі мы ўстановіць адзінае пісаное права і закон, напісаны ў згодзе з ведамымі пастановамі і граматамі, істнуючымі ўжо на пісьме“. Сем аднак-жа гадоў прыйшло ад гэнае запавядзі вялікага князя, пакуль былі пераможаны ўсе труднасці, звязаныя з кадыфікацыяй права і выданы Літоўскі Статут (17-30.XI. 1529 г.). Выданыне першага пісанага зборніка законаў для Бел.-Літоўскага гаспадарства было гэтулькі важным гістарычным здарэннем, што беларускія летапісцы прызналі патрэбным запісаць аб ім у сваіх летапісіях. Першы Літоўскі Статут, створаны сіламі беларускіх законнікаў быў напісаны ў беларускай мове і толькі праз год быў перакладзены на лацінскую а цераз тры — на польскую. Ня здыжэйснілася аднак-жа запаведзь князёўская граматы —

надрукаваць статут у вялікай лічбе экзэмпляраў, хаця ў Вільні была ўжо закладзена Скарынай беларуская друкарня. Стары Літоўскі Статут, спаўняючы дамаганыні беларускія шляхты, каб былі ўстаноўлены пісаныя законы, не здаволіў аднак-жа яе імкненіняў да роўнасці з вышэйшымі станамі — духавенствам і магнатамі. І вось — пры Жыгімонце-Люгусьце, пад націскам шляхты ён быў перагледжаны і прыняты ў новай рэдакцыі ў 1566 г. з пашырэннем шляхоцкіх правоў — гэта другі Статут. Але праз 20 гадоў ён яшчэ раз быў перагледжаны; гэткім чынам склаўся трэці Статут, які быў прыняты на Варшаўскім элекцыйным Сойме ў 1588 г. У гэтым-жа годзе па загаду канцлера Льва Сапегі і пад яго асабістым наглядам трэці Статут быў надрукаваны ў беларускай мове ў Вільні, у друкарні Мамонічаў і толькі ў 1616 годзе пераложаны на польскую мову, калі беларуская мова на Беларусі пачала пакрыху траціць сваё агульна-дзяржаўнае значэнне і выціскацца польскай. З далейшых дзеяў Літоўскага Статуту трэба зацеміць той факт, што калі пасля падзелаў Польшчы Беларусь адышла да Ресей, то быў зроблены поўны пераклад Літоўскага Статуту 1588 году з тагочаснае беларускай мовы на сучасную расейскую і надрукаваны ў 1811 годзе. Літоўскі Статут абавязываў на Беларусі аж да 1840 году.

Калі мы зробім парадкунанье памянёных трох рэдакцыяў Л. Статуту з боку мовы, то лёгка заўважым, што стары рукапісны Статут 1529 г. мае больш вытрыманую беларускую мову, а друкованая рэдакцыя Статуту 1588 г. больш багатае полёнізмамі. Гэта съведчыць аб тым, як польская мова паступова пачынала браць верх над беларускай ужо ад канца XVI в.

Кожная з трох рэдакцыяў Статуту дзеліцца на разьдзелы, а кожны разьдзел на артыкулы, колькасць якіх не аднакава ўва ўсіх трох Статутах, бо кожная новая рэдакцыя замыкала ў сабе пэўныя зъмены, найчасцей дадаткі а часамі і скарочаныні. Гэткім чынам ужо ў першым артыкуле 1-га разьдзелу, дзе гаворыцца аб тым, што выданы Статут ёсьць абавязковым для ўсіх грамадзян, пачаўшы ад вышшага стану аж да ніжэйшага, у выданыні 1588 г. зроблены важны дадатак, які расцягаваў Літоўскі Статут і на чужаземцаў. Прыкладам скарачэння артыкулаў у пазнейшых рэдакцыях можа быць хараکтэрны выпадак, які меў месца ў адносінах да жыдоў і іх становішча на Беларусі. Гэтак, арт. 4, разьдз. XII. Статуту 1566 г. „о ношенню жидовском“ падрабязна разглядае пытаныне аб жыдоўскай вірапратцы: забаране насяць жыдом каштоўныя шаты, золата і серабра, а кажа, што „уберъ“ іх павінен быць „значны“, каб можна было адрозніць хрысьціяніна ад жыда. У апошній-же рэдакцыі 1588 г. гэты артыкул скарочаны, але затое дабаўлены іншыя драбніцы, якія дазваляюць ужо жыдом насяць пярсыцэнкі. Наагул, трэба сказаць, што побач з тым, як мяняліся звычаі, сацыяльныя погляды, міжнародныя адносіны, — няўхільна і зусім натуральна павінны былі зъмяніцца адпаведныя артыкулы законаў. Гэтак, напрыклад, стары Статут 1529 г. ў адносінах да шляхты даваў вялікаму князю значныя права, а шляхта, дабіваючыся ўсё большых і большых правоў, кожны раз вымага-

ла новых прывілеяў і большай незалежнасьці ад князёўскай улады; з гэтае прычыны прыходзілася рабіць зъмены ў законах, даваць больш падрабязнью рэгламэнтацию, або выкідаць з законаў тыя ці іншыя пункты.

Па гэтых кароткіх нарысах культурнага падкладу і гісторыі Літоўскага Статуту, затрымаймося цапер над пытаньнем, якое значэньне мае для нас Літоўскі Статут і над якімі мамэнтамі ў сваіх досьледах над ім павінен затрымацца перадусім беларус-гісторык, праўнік ці філолёг. Вось-жа Літоўскі Статут як найвялікшы гістарычны памятнік Літоўска-Беларускага дзяржавы, зъяўляеца перадусім памятнікам нашае мінуўшчыны і можа служыць навычарпанай крыніцай да ўсебаковага яе пазнаньня. Што гэта памятнік нашае прошласці — гэта не падлягае сумліву. Мы бачылі ўжо вышэй, што ў г. зв. Вялікім Князьстве Літоўскім, асабліва ж перад выданьнем першага Статуту, панавала беларуская культура. Зразумела, беларускасці Вялікага Князьства Літоўскага ня трэба мадэрнізаваць, ня трэба нашымі сучаснымі паняццямі мерыць тагачаснага жыцця як і нашых сяньняшніх поглядаў прыпісваць тагачасным людзям. Дзеля гэтага, ня можна напр. сказаць, што паняцце народнасьці разумелася ў тыя сівыя часы так, як мы разумеем яго сяньня, ды і гэтага нам ня трэба. Паняцце народнасьці, як вельмі зложанае, скрысталізавалася больш менш выразна толькі ў пачатку XIX стагодзьдзя. Дзеля гэтага, не пераносячы яго ў тыя далёкія часы, мы аднак-жа, можам задаволіцца тым, што наш народ у сваей гісторыі, падобна іншым, меў зусім выразна адзначанае пачуцьцё свае адасобленнасьці ад суседзяў, разывітае ў яго можа больш, чымся напрыклад у ўсходніх маскоўцаў. Досыць прыпомніць, як лёгка далучаліся паасобныя беларускія князьствы да Літ.-Бел. дзяржавы, з аднаго боку і тыя крывавыя падбоі, шляхам якіх стваралася маскоўскае царства з другога, каб мець права сказаць, што якраз на ўсходзе, сярод маскоўскіх плямёнаў пачуцьцё кроўнасьці і адасобленнасьці іх як цэласці ў вонкавых, адигрываючых другарарадную ролю ў парамуні з „крывёй і зялезам“. Меў наш народ пачуцьцё гэнае адасобленнасьці і ў адносінах да сваіх заходніх суседзяў-Палякоў. Досыць адсвежыць сабе ў памяці ўсе вуні, каб пераканацца, якіх скамплікаўных дыплёматычных высілкаў вымагалася ад Палякаў, каб утрымаць адзінасьць Польска-Літ.-Беларускага дзяржавы.

Адным словам, так у часе выданьня першага Статуту, як і раней, а нават амаль да XVIII сталецца, мы можам съмела казаць аб беларускай шляхце, месьце і сялянстве, з якіх асабліва першая мела добра вырабленую, съядомую беларускую ідэолёгію. Можам казаць аб беларускім народзе як цэласці. Вось-жа Літ. Статут зъяўляючыся прадуктам яго духовае працы ёсьць памятнікам нашае прошласці і багатай крыніцай да познаньня філэзофіі, традыцыі, права і наагул культурнага роўня народу тагачаснае эпохі. У ім як у люстры мы знайдзем адбіцьцё Старой Беларусі, знайдзем і яе гісторыю. А нават павярхояднае абзнямленыне з памятнікамі нашае прошласці, з якіх пачэснае месца займае Літоўскі Статут, пераканае нас

аб адносна высокім роўні беларускае культуры ў XVI ст., культуры, якая не загінула — мы яе бачым як інтэгральную частку псыхікі, съветагляду нават у тае шляхты, якую Беларусь пасля страціла. Шляхціц з Беларусі і Польшчы — гэта-ж два зусім розныя тыпы. Маючы на ўвазе гэтае высокое значэнне Літоўскага Статуту, кожны дасьледчык беларус, праўнік, гісторык, ці філёлёг знойдзе тут ўдзячнае поле для свае працы. Праца гэта абліягчаецца яшчэ і тым, што Літ. Статут становіць наш памятнік, да якога найменш нахінаецца прэтэнсія ў з боку шмат лікавых дасьледчыкаў палякаў і маскоўцаў. Усе лічаць яго „Літоўскім“, тымчасам фактам нязбітым зъяўляеца тое, што назоў „Літоўскі“, які вельмі часта адносіцца да тых далёкіх часоў, азначае ні больш ні менш, як голы гук, без якога-небудзь рэальнага, праўдзіва літоўскага зъместу.

Досьледы над Л. Статутам з пункту гледжаныня юрыдачнага скрысталізуюць нам выразней праўныя паняцьці, харктар праваадносін і асаблівасці даўнейшага судаўніцтва на Беларусі. Выходзячы-ж з тэзы, што права зъяўляеца праявам агульнае псыхікі народу, разультаты гэтых досьледаў памогуць нам высьветліць гэту псыхіку, пазнанье якой кіне ўжо съяцло на іншыя галіны навуковых шуканьняў і паможа нам няраз дасканальна зарыентавацца ў ѿчных мейсцях нашае гісторыі.

Вывучэныне Л. Статуту з філёлёгічнага пункту гледжаныня паможа нам сконструаваць абраз разьвіцця нашае мовы і пазнаць яе асаблівасці. Досьледы-ж над Л. Статутам з гэтих пунктаў гледжаныня, ведзяныя ў шырэйшым маштабе — на фоне парашанання яго з юрыдычнымі памятнікамі іншых народаў, дазволяць нам выкрыць узаемныя іх на сябе ўплывы з аднаго боку, а з другога — дадуць магчымасць аддзяліць самастойную частку Л. Статуту, выкрыць ё якой прычыніца да сконстатаванья самабытнасці нашае культуры, — факту, які для нас зъяўляеца ясным і, які аднак-жа вельмі часта квэстыёнуеца чужынцамі, што дae ім магчымасць пытацца нас аб нашым гістарычным пашпарце. Рэч зусім ясная, што ў сям'і цывілізаваных народаў бяз гэтага пашпарту амаль немагчыма дабіцца раўнапраўнасці. Вось-ж досьледы над памятнікамі нашае мінуўшчыны, сконцэнтраваныя каля асноўнае тэзы самастойнасці нашае культуры — бяз сумліву дазволяць нам упісаць у нашу гістарычную легітымацию ясна і выразна ня толькі нашае імя і прозвішча, але хто мы і скуль паходзім. І Літоўскі Статут акажа тут неацененны ўслугі. Трэба толькі веды і добрае волі. З тэй-же хвілінай, калі гэтае тэза будзе так яснай, што нават у вачох яе праціўнікаў, усялякія закіды проці яе будуць прадстаўляцца парадаксальнымі — беларускі юрист, гісторык і філёлёг можа лічыць сваё заданье за больш менш споўненае.

М. Шкелёнак.

## ІДЗЕ...

Ідзе здрадлівая... грудзі мне цісьне,  
 Дрэвы шапочуць так ціха,  
 Так ціха...  
 Жоўцю цалуе зялёныя лісьця  
 Шэрая восень так ціха,  
 Так ціха...  
 Я бачу яе лёдаватую ўсьмешку,  
 Я чую яе лёдаватыя песьні...  
 Сівер ёй марш перамогі съпявае;  
 Раса спавівае зялёную съцежку.  
 З каханай дзяўчынай над возерам съветлым  
 Ідзем і пустое гаворым, гаворым,  
 А час, час ідзе няпрыкметна.  
 Восень надходзе, восень на дворы...  
 Любая, колькі хацеў-бы сказаць я...  
 Аднак усьміхаемся ветліва толькі,  
 Дождж будзе... хмара цягне сівая...  
 Восень надходзе.  
 Срабрыстыя зоркі на небе іграюць  
 Алмазнымі брызгамі.  
 Раніца хутка, на небе съвітае,  
 Зоркі падаюць съветлья  
 Ніzkамі, ніzkамі,  
 Недзе ў прасторах яны уміраюць  
 Разсыпаўшысь брызгамі.  
 Гляджу ў яе вочы. Бывайце здаровы.  
 Спакойна так кажацца —  
 Іншае ў сэрцы бунтуе.  
 Хоча выліцца ў словы...  
 На вуснах аднак замірае  
 І кажаш — Бывайце здаровы!  
 Як смутна.  
 Мягкімі, ліpkімі пальцамі  
 Восень зямлю абыймае так ціха  
 Жаль толькі, нязнанае гора,  
 Як восень зямлю, так мяне агартае.  
 Нядайна быў з ёю, здаецца, учора.  
 Восень цягне, час хутка мінае...  
 Я помню,  
 Як лодка на хвалях плыла памаленку,  
 Быў вечар, месяц ўзыходзіў  
 І пахлі цудова так краскі...  
 Быў вечар апошні гарачага лета,  
 бо весень надходзіла  
 Ціха,

Так ціха...  
 Я сэрцам адчуў зразу гэта.  
 І сёньня дождь дробны,  
 Дождь надаедлівы  
 Звоніць па шыба  
 Так нудна.  
 А я успамінаю пражытыя хвілі...  
 Каханыне маё, каб ты знала,  
 Як сёньня мне смутна  
 Так смутна...

Аўг. Бартуль.



Бурлакі на возеры Браслаўскім

П. Сергіевіч.

### C. Сарока.

## Рубікон.

Лекцыя прафэсара даходзіла да канца... У салі была замярць-велая цішыня, ня гледзячы, што была перапоўнена па берагі. Выкладаў вядомы і праслаўлены прафэсар Гісторыі. Горача захопленымі словамі, парываючым голасам, гаварыў ён аб сваім народзе, які ў най-чарнейшыя дні няволі і глуму самаахвярна змагаўся з наехаўшым ворагам. Перад вачыма аўдыторыі праносіліся сібірскія тайгі, бязелькія кібіткі везеных у дасьмертныя абняцьці катаргі, скутых, скатаваных, змагароў. Высілісь жудасныя, вечнадзеючыя віселіцы... Прансіліся крыкі і енкі глумленых, каняочных, разьдзіраючыя ўзыды ма-

так, жонак, дзяцей... Прафэсар, здавалася, забыўся аб съвеце, аб аўдыторыі, што бяз слова, бяз дыху бурна дрыжала і бурлела, здавалася, даходзіў да апошніх межаў забыцця. Але вось скончылася страшная пара няволі і зьдзеку, віхурай пранеслася — вораг няволішы, сам гіне! пара прабуджаца! Рваць кайданы няволі... Прабілі, прагудзелі званы, апавяшаючыя волю і свабоду... Апошняе, крывае змаганьне на жыццё і съмерць — і народ уваскрас! Магучы спантанічны ўзых вырваўся шалёнай радасцю, спачуваньнем сваей волі з маладых грудзей аўдыторыі. Разышоўшыся прафэсар ні на хвіліну ня спыніўся, ня гледзячы, што саля як-бы шалела, гудзела расхваляваным морам. Але вось і званок. Прафэсар закончыў і выйшаў. З сотні маладых, юнацкіх грудзей узарваліся магуча-грымотныя, нястрымана-разгойканыя зыкі вольнае песні — вольнага народу... Распаленыя твары зіялі бязъмежнымі щасцем і радаснай гордасцю. Уся саля заварушылася, захадзіла, загудзела... Выходзілі, то ізноў уваходзілі. Ніхто ня мог уседзіць на адным мейсцы. Толькі там, на апошній лаўцы, закрышысь рукамі схілены твар, сядзеў сагнуўшыся, незварушана нейкі студэнт. Рассыпаўшыся ільняныя валасы, курчава съціснуўшыя твар пальцы, яго застыўшая, акамянеўшая постаць білі контрастам акружаючаму, кідаліся кожнаму ў вочы. Съмерць мовіў, пагнала яго тут у гэнай позе! Хутка вакол яго началі зьбірацца грамадкі хлапцоў; перашоптываючыся тыкалі ў яго старану пальцамі і съмехем адыходзілі.

Лярон! Лярон!!! ці ты чуеш!? што с табой? ці ты мо' заснуў? — штурхаў яго высокі, кучараўы студэнт. Памаленьку расхінуліся акамянеўшыя пальцы, распрасталася згорбленая Ляронава постаць і грамадка акружаючых угледзіла курчава скрыўлены, съмерцлівай бледнасцю пакрыты твар, гаручыя, бяздоњнем адчаю зіячыя, васількаўыя вочы. Дзіка, загнаным, выстрашаным з непрасьветных гушчаў зъверам, азірнуўся Лярон вакола. Дрыгочучы усім целам, хістаючыся мой пьяны ўстаў ён і выйшаў з салі. Нейкія халодныя, касцістыя руکі разьдзіралі яму грудзі, скапіўшы і душачы сэрца і лёгкія. Вось... вось здавалася закрычыць — ратунку! або бразынецца вобзем бяз дыху. Хутчэй і хутчэй пачаў шагаці ён па доўгіх калідорах, кіруючыся да выхаду.

Мокра — халоднае паветра восені дыхнула яму ў твар, у грудзі. Каstryчнікавыя касулі сонца пераміргівалісь дзіўнымі заломамі то па шыбах вонкай, то ў блесках залатых вярхлінаў цэркvaў і крыжоў. Гук вуліцы — праяжджаючыя то ўзад то ўперад і ўвесе час трубячыя аўтобусы, гізгі скрыпачых цяжаравых вазоў, бразг конскіх капытоў, галасы праходзячых — асьмеіваючым, глумлівым гудам адбіваўся ў вушох Лярона, пранікаючы, моручы яго наскроў. Увесе съвет як-бы з яго съмяяўся, дражніў, падбухторываў да нечага шалёнага. Ня бачучы ні людзей, ні дамоў, ні разьмінаў, вуліцаў нёсця ён, ашалеўшы, да хаты...

„І народ апавясьціў сваю волю і роўнасць усім і ўсяму съвету“ — слова прафэсарскага захоплення разьдзіраючым сковытам трасціл яго нутро і бралі, пацягівалі аж да ашалу мазгавыя нэрвы,

усе яго жылы. Цела гарэла моў пад распаленым жалезам, а асохшае горла не хацела прапусьціць ні аднаго дыху, ні аднаго ўглыну паветра. Лягон і неагледзіўся, як даляець да хаты. Рухам асьлепленага адчыніў ён дзъверы і ўвайшоў. Зараз на парозе яго спаткала хрыплівае стагнанье, ужо чацверты месяц, хварэючага бацькі. Па хаце расплыўся цяжкі, душачы пах краўзоту, перамешаны з прагнілай вільгацьцю хаты. Нізкая, зчарнеўшая столъ, моў нейкі легэндарны, вялізны зъвер ахапіла брудна-шэрыя съцены з невялічкім, тужлівым пазіраючымі на съвет, ваконцамі. Лягон, ледзь дайшоў да ложка, як кінуўся на яго зусім разьбітым. Штораз, схудзелая маці злосна паглядзела на яго і прастагнала.

— Ты ізноў вар'яцееш, ізноў дурня гуляеш! Ах, няшчасьце ты маё! Лепш-бы ты і не радзіўся маё ты, дзіцятка... И нашто мы цябе вучылі? Што з тваёй навукі мы маем сягоńня? З голаду гібеем! Глянь на малых — адны косьці, а ня дзецы жывыя! А ён навукай займаецца! Быў-бы ты шаўком, або столярам, то і сам не вар'яеў-бы і мы-былі съты, ды напэўна і бацьцы ня прышлося-б даміраць на ложку! Лягону здавалася, што столъ, увесы съвет заваліўся на яго і душыць, а грудзі расьпірае, як-бы нехта вялізны ў іх падзымухівае бяз спыну паветра.

— Мама, нашто ты гэта кажаш! Ці-ж я не зарабляю? прынашу колькі магу! Скончу навуку змагу больш запрацаваць! — Запрацуеш!? пакуль гляне сонца — расавочы выесыць! А што ты прыносіш — съмех адзін, — а не заработка! Пакуль збудзецца тваё „змагу больш“, згінем тут усе ад голаду і холаду. Мог-бы цяпер ужо зарабляць, быць чалавекам, а не займацца непатрэбным, хварэць на пана. Навука ня нам — багатым, сътым! Што каму дасыць твая навука? Хіба яшчэ адну выдумаеш Беларусь ці які іншы ражон. Пррападзём, пррападзём, як сабакі з блуды і ўсё праз цябе! — Мама! мама! — змагло толькі вырваша з грудзей Лявона.

Што мама? ідзі лепш зъеш там заціркі, а то і сам хутка працягнеш ножкі, ды ня дуры мне галавы! Я табе яшчэ раз кажу, памятай Лягон да нічога лобрага не давядзе цябе твая Беларусь. Звяжышся з бальшавікамі, навучышся рожных зладзействаў і згінеш у турме! Глядзі! я цябе тады зракуся назаўсёды... даволі і так з нас людзі съмлюцца — такога сына маем, а з голаду дохнем! Ня гуляў-бы ад вялікага розуму ў нейкую Беларусь, а лепш пайшоў-бы пакланіўся пану Буйніцкаму, напэўна даў-бы працу! Што мы маем з таго, што ты нас і сябе зрабіў Беларусамі? Съмех і чуранье людзей! Кожвы пачаў стараніцца, ніхто памагчы няхоча — камуністы, кажуць, бальшавікі! Эх, гора ты наша, так ты нас пацешый на старасыць! — Лягону хата замітусілася перад вачымі; кожная рэч у ей скакала, выкручывалася, біла, калола мазгі. Кроў здавалася, вось, вось лінець праз вочы, вушки, з пад скury, з пад ногцяў пальцаў. — Мама, стагнаў бяз сувязі ўжо Лягон, ці-ж ты неразумееш... я працую... б'юся...

— Ах, каб ты раз ды забіўся, а не марыў нас гэтак болей! — пракрычала дарэшты азлосыціўшыся маці. Лягон, як шалёны выляцеў з хаты.

— Здохнем, хлеба! гнала яго, секла бізунамі, паліла вагнём, што рабіць куды дзеца? крычала ў ім яго нутро. Ці прадацаца, асыпаца прадажнымі грашымі, запрапасціца, абы толькі пакарміць, насыціца бацьку, маці, братоў...? Ці пусьціца сабе пулю ў лоб? Крыкам звар'ячення пытаўся сам сябе Лявон. За што мы мусім так цярпець, за чые грахі? Па што нас змусілі кідаца дзікім зывярамі, дзяліцца, разъбіваца, адзін аднаго праклінаці, балотам акрываць, ісьці разбродам? Чаму мы гэтак съляпія, ня бачым, як нас натраўляюць ворагі адзін на аднаго? Чаму ня можам расправіца з прадажнікамі, юдамі нашых ідэяў? Чаму ня можам ісьці адзінай суцэльнай грамадой, дадаваць ёй сабе сілы, натугу ў змаганьні з ворагамі, у змаганьні з цемрай народу, бацькоў? Чаму нарэшце не дапоможа нам той вялікі, усемагутны, кахаючы Бог? Чаму! Чаму! Чаму???

Канца пытаньня ў ад немагчымага болю і груку мазгой Лявон ужо ня чуў. Съляпым ляцеў наўпрам сабе... Схамянуўся толькі тады, калі затрымала яго сілай вечна родная таک ім каханая Марынка. Як зайсёды, вусны яе гарэлі вішнёва-крыявавым вагнём съвежа паложанае шмінкі.

Пудраная беласць твару, як зайсёды, съмяялася і крычала бязклапатлівай ущехай... І разлюбіць яе Лявон ніяк ня мог! Яе чорныя, гаручыя, то бліскучыя маланкамі, то ірдзеючыя зоркамі вачаняткі падрывалі яго і змушалі яе кахаць, кахаць. Яе хвойкавая постаць, маладыя хвалючыя грудзі, яе разгуляяная грыўка, яна ўся сама, нягледзячы, што была і не такой, аб якой марыў калісь, была яму дарагой. Кахаў яе, як можа кахаць першы раз кахаючы чалавек!

Лявонка! Чакай! Вось добра, што я цябе злавіла. Слухай галубок, пойдзем да Ганулькі, яна ладзіць сяньня ў сваёй хаце танцульку, купіла патэфон і шмат прыгожых плыцін, там ёсьць і тангі рожныя і фокстроты, а да таго будзе ў яе шмат хлапцоў і дзяўчат, пойдзем Лявонка! Добра? — сакатала адным дыхам съмяючыся, пусьценкавая лялечка Марынка. Лявон задрыжэў, застагнаў глыкатам сухога, здушанага горла ды крыкнуў адурэўшы не сваім голасам.

— Ідзі, ня хочу! Ідзі, чуеш ідзі!!! Годзі! хопіць...!

— Лявон, што з табой! Ты мяне гоніш? Абрыдла я ўжо табе, прыгледзіў сабе ўжо хіба другую! Дык ты гэтакі добры, вечнакахаючы... — сълёзліва заенчыла Марынка ідучы за адурэўшым аканчальна Лявонам.

— Марынка ці ты ведаеш што гаворыш?! Я-ж цябе кахаю і буду кахаць! Толькі ты мусіш кінуць свае танцулькі! Быць мне таварышкай у змаганьні! Чуеш, трэба працеваваць! ты чуеш, працеваваць! там стогнүць... цемра душыць. — Хрыпей страшным, замагільным голасам Лявон.

— Ідзі, працуй для другіх, рабі, а я хай гіну здаволіваючысь прыгожымі марамі, пустымі надзеямі... Ідзі... я табе ня буду перашкодай! Бывай, бывай, шчаслівы — я ведаю, што гэта за праца для другіх, лепш кожучы для другой — Ідзі! Ідзі!!! — галасіла яна ўсьлед уцякаючаму, як падстрэленаму зверу, Лявону.

Хопіць — стагнаў ён, асілак і той-бы зваліўся!!! — Падмогі! Падмогі ніскуль... Я благі, няўдзячны за тое, што кахаю Народ свой за тое, што я Беларус! Неба! Падмогі!!! Блутаючыся, ногі нясылі яго ў давольна выгледжаным кірунку. Праходзячыя людзі з задзіўленнем аглядаліся на ляцеўшага маладога студэнта ні то п'янога, ні то хворага, ні то звар'яцеўшага...

Жоўтыя лісты жаласьлівым натугам дрыгаталі і ападалі ў балота... Вечер панура завываў, пяяў, шопэнаўскім хаўтурнікам...

— „Ляўон! гукнуў сустрэўшы яго нейкі студэнт, чытай „Беларускі Лісток“, — што-ж браг і ты добрая штучка! і ты прадажнік і рэнэгат Беларускага Народу... Злыдні вы... далейшыя балочыя, брудзячыя белую, змучаную душу Ляўона, слова падхапіў наляцеўшы віхор і па-пёс у сіняю высь... Каб неба і зоры жахнуліся, заплакалі, схінуўшыя перад гэтай страшной трагедыйяй маладой, абужанай, яшчэ незагартаванай души... Каб бязмежныя прасторы загудзелі, раскрычэлі ўсяму сьвету гэтую страшную песньню жыцця беларускага сына! і брызнула неба съязьмі, дробнымі густымі сълёзкамі спачуваньня, пачуўшы гэтую жахліву песньню каstryчнікава віхру „Куды“ — Куды? грымотамі гудзела ў мазгох Ляўона. „Чужыя бацькі, каханка, таварышы — прадажнікі..“ шапталі асінеўшыя, засохшыя вусны... А Вільля сумным журчэннем так гарнула, клікала да сябе... пяяла песню аб вечным шчасьці, свабодзе там, далёка ў сваей глыбіні... Плюскнула нешта нырнула цяжкое ў ваду...

„Рубікон перойдзен“. Хай затоплены рэвольвэр, будзе затопленай слабасцю души! Я-ж нядамся! Гэтымі словамі прысягі Ляўон распачынаў новы шлях... Шлях змаганьня на жыццё і смерцы!

\* \* \*

Час, калі трэба журыцца  
Душою на съвежых магілах  
Пуста пранёсшыхся днёў.

М. Багдановіч

Вучуся холаду у съцен,  
Спакою ў песнях аб нядолі,  
Хачу съцюдзёна выпіць сэнс  
Людзкіх жаданьняў і патолі.

Ў вячорна-ціхую пару  
Зъліваю ў цемру свае эрокі  
І, быццам слухаюць і мруць,  
У цэлі жудасныя змрокі.

Лукішкі 1929

Хв. Ільляшэвіч.

## ЖАДАНЬНЕ.

Беларусь! — краіна Сіняя...  
 Я люблю Цябе да сълёс...  
 Вандраваць тваймі пуцінамі  
 Мне прызначаў пэўне лёс.

А ці можа быць што лепшае, —  
 Слухаць песні каласоў,  
 Гаманіць з сінявым вечарам,  
 Прытуліўшысь ля стагоў;

І маліцца па дзіцячаму  
 Той журбууючай цішы,  
 Што навейвае жабрачыя  
 Думкі — казкі у душы?...  
 Лукішкі 1928 г.

Хв. Ільляшэвіч.



Залёты.

П. Сергіевіч.

С. Каліна.

## Істота і значэньне поэзыі — песні у творчасці Я. Купалы.

„...Божа, якая ты страшная творчасцы!  
Роўна вогненае мора падыходзіць з усіх  
старон да апутанага табою чалавека!  
Бязсъмертная слава такому плачу, што  
ня згіне ў тваіх тонах...”  
(А. Цётка — Зялёнка“).

Кожны чалавек, а тым больш народ у цэласці, апрача сваіх чыста матэр'яльных імкненій, неабходных для ягонага істнаваньня, маець у души сваей глыбокія духовыя вартасці, часта нават падсьвядомыя, якія кіруюць яго вонкавамі чынамі і шукаюць свайго конкретнага выяўленія. Такім чынам ствараецца перад намі нябачаны й нязнаны съвет людзкага духа, які ці то съядома, ці падсьвядома праяўляецца ў ва ўсіх народных імкненіях, а перадусім у яго мастацтве, у широкім значэнні гэтага слова.

Дзеля гэтага праўдзівае мастацтва ёсьць у пераважнай меры ня чым іншым, як шукальнем канкрэтнага выяўленія ўсяго зъместу народнае души, якое ў залежнасці ад духа часу, прыбіраець тыя ці іншыя формы. Але з найбольш верных і беспасярэдніх выяўленій духовага жыцця народу — ёсьць ягоная поэзыя, якая здолына ўлавіць усе найдрабнейшыя ўласцівасці народнае души, часта крыючыся ў падсьвядомасці і перадаць іх у зразумелай для ўсіх, конкретнай форме. І хоць-бы мы ня зналі таго ці іншага народу, а ведалі яго поэзыю, то больш менш яснае мелі-б уяўленіе аб тым, які гэта народ, пазналі-б яго псыхіку і ўсе ягоныя імкненіні. Згодна з гэтым, цалком зразумелы будзе часта пайтараны сказ, што той народ жыве, які мае сваю ўласную, стоячую на адпаведнай вышыні, песню.

І беларускі народ, ужо ў дагістарычныя часы, меў сваю ўласную поэзыю, з пачатку ў форме песняў, казак, легендаў, твораную цэльым народам, якая пераходзіла з пакаленія ў пакаленіе і выражала ў сабе ўвесь зъмест духовага жыцця нашага народу. Гэтая колектыўная творчасць народу, дасканаленая вякамі, становіць у сваім зъмесце ўсё тое, што народ адчувае, чым жыве, да чаго ўрэшце імкненца, — адным словам увесь зъмест яго ўнутранага жыцця. Але з другога боку, народ у сваей творчасці можа выявіць толькі тое, што ёсьць для яго ўхопнае, што не пераходзіце границ яго съядомасці. Такім чынам народная творчасць, хоць найдакладней ілюструе ўвесь быт і характэрныя асаблівасці дадзенага народу, няздольна аднак падняцца панад кругазор съядомасці масы, выкрыць усе тайніцы яе духа, вешчым воблікам акінуць прошласці будучыню.

Гэтае апошняе ўласціва толькі індывідуальным прадстаўніком народу — поэтам, якія маюць прыродныя здольнасці спасыцерагання і вычуванья ўсяго таго, што ёсьць для другіх недаступным. Пoэтай-жа кожнага народу з гэтакага пункту гледжаньня мусім таксама падзяліць на дзьве групы.

Першыя, гэта тыя, якія ў сваей творчасці даюць толькі верны адбітак жыцця народу, выяўляюць усе яго асаблівасці і на фоне мастацкага апрацаванья ствараюць эпопею жыцця народу ў ва ўсіх яго праявах.

Другую группу становяць тыя, якія побач з ахапленнем вонкавых праяваў народнага жыцця, сягаюць у падсъядомасць народу, інтуіцыйна адчуваюць найглыбейшыя тайніцы ягонае душы, ловяць і паглыбляюць масавыя імкненія народу і даюць поўную сынтэзу яго духовага жыцця і парываў.

Такіх поэтай называем **народнымі геніямі**, якім, бязспрэчна, ёсьць наш Купала. Спасыцерагаўчая здольнасць Купалы патрапіла інтуіцыйна адчуць і выкрыць усе адценіні духовага жыцця масы і ўзяць іх за аснову сваей ідэолёгіі. Рэчаіснасць съведчыла ад'емна аб нейкай жыццёвой сіле нашага народу, адмаўляла многа надзеі на яго вызваленьне, аднак зьмест яго духовага жыцця выказываў вялікі запас у гэтым цёмным людзе тых жыццёўчых сокуў, якія зъяўляюцца наймацнейшым задаткам на будучынню.

І вось найвялікшы задатак на жыццё і будучыню нашага народу ўбачыў Купала ў яго **поэзіі-песні**, праз якую гаварыла хоць прыгнечаная вякамі, аднак прагнучая волі беларуская душа.

Дзеля гэтага Купала, як ніхто іншы ў такай меры з беларускіх песьняроў, шырокі акрэсліў у сваей творчасці, як самую істоту поэзіі—песні, таксама яе значэнне ў жыцці грамадzkім народу. Загнаны прыгнечаны беларускі народ, згубіўшы ўсякую надзею на сваё вызваленьне, часта бачыў у творчасці Купалы, як ён ажывае, прабуджаеца быццам з нейкага сну, калі пачуе бліскую к сэрцу песьню.

У вадным з сваіх вершаў п. н. „Казка аб песьні“ гаворыць Купала ў сымболічнай форме аб тым, як гібелі людзі нямаючы ўласнае песьні, выхадам якіх была толькі „маці — магіла.“ Але вось гдзезіці ў бяздоныні нябесных простораў „святляная думка лунала“, якая зълітаваўшыся над бедным людам

„...з высі зышла к ім, як дух — яснавей,

І вольнай зъмянілася песьняй“...

а якая адразу абдарыла той народ непераможнай сілай, бо

„Пры песьельным звоне народ акрылеў,

Зарухаўся шчасцем, свабодай,

У бітвах верх браў і свой боль адальеў,

Ня страх быў змагацца з прыродай.“

Але праз якісці час гэты казачны народ зышоў з сваей дарогі, пачаў слабець на духу і, замест тварыць і ўзмацняць сваё ўласнае незалежнае жыццё, народ гэты прадаўся ў няволю чужынцам, якія

„...запрэглі народ у прыгон,

А песьню аддалі на зьдзекі...“

„Гібелі ўзноў людзі у сьпеку, ў мароз,  
І долі і волі збыліся.

І страшная кара пасьцігла іх лёс.:  
Народ сваей песні забыўся.“

Народ аднак шукаў яшчэ вобмацкам шляху да лепшае долі і паслья доўгага часу знайшоў сабе ўзноў нейдзе песнью, але гэтая песенья ўжо

„... іх душ акрыліць не магла  
І к шчасцю масыці, гасыцінец,  
Бо думка... бо песня... чужая была...  
З ярмом даў і песню чужынеч!“

Адсюль мы бачым, як несьмяротную моц надаваў Купала праўдзівай народнай поэзіі, як вялікую вызначаў ей місію ў жыцці духовым народу.

У адносінах-жа да беларускага народу верый Купала, што народ гэты мае ў сабе вялікую затоеную іскру жыцця, а трэба яе толькі распаліць, ажывіць абамлелыя тоны души народнае, а яны зъліоцца ў мілагучную сымфонію народнае песні, якая захаваець у сабе ўсю моц паняволенага народу і будзе вясці яго да перамогі. І запраўды, паміма таго, што народ быў пазбаўлены найменшых правоў чалавечых, зъяўляўся пакорнаю слугою моцных, — народ гэты быў вольны аднак у краіне духа, — **ён быў вольны ў песні, бо**

„На руکі людзкія наложуць аковы,  
Край стопчуць, разграбяць чужыя народы, —  
У песнях-жа родны край, родныя слова  
Жылі і жывуць і жыць будуць заўсёды.“

У сваей поэмцы „Курган“ развязывае Купала далей проблему песні, як адзіны непарушаны задатак народнае жывучасці, які ня ўсіх нават адабраць ворагі. Магутны князь самаўладны — бачым у поэме — бязлітасна зьдзекуеца над падданымі, усё сілен ад іх забраць, ня можа толькі нарушыць вешчага голасу народнае песні, бо як гаворыць Гусъляр, будучы тут увасабленьнем поэзіі паняволенага народу, — што

„Гусълям, княжа, ня пішуць законаў:  
Небу справу здае сэрца, думка мая,  
Сонцу, зорам, арлам толькі роўна.  
Бачыш, княжа, загоны, лясы, сенажаць, —  
Ім пакорны я толькі з гусълямі.  
Сілен, княжа, каваць, галаву сілен зьняць, —  
Ня скуеш толькі дум ланцугамі.“

Песенья такая ёсьць заўсёды вольная, бо няволю толькі творыць сіла нізкая, якая ня можа сягнуць туды, где канчаецца матэрыйя, а пачынаецца жыццё духа. У гэтай краіне панаваньна духа няма крыўды ~~и~~ несправядлівасці, а ёсьць спрадвечная жывая праўда, ніколі няўміраючая. І на кожным кроку мы пабачым у Купалы, што паводле яго, поэзия ёсьць ня чым іншым, як толькі конкретным выяўленьнем гэтых духовых вартасцяў, выяўленьнем таго, да чаго імкненца, чаго ня мае, а што раней ці пазней павінен зда быць дадзены народ.

У іншым-жа вершы п. н. „Наша песня“ падносіць Купала ізноў да недасяжнае годнасці беларускую песню, якая хоць сълёзная, хоць сумная, як і сумнае жыцьцё Беларуса, аднак свая родная:

„Хоць нуды ў табе шмат, вылівана сълязьмі,  
Дума-песня ня хітра складаная.

Але нашая ты! недруг, спробуй вазьмі!...

Ты ня можыш быць, песня, скавана.“

І густа-часта Купала ў сваёй багатай творчасці зазначае выразна, што адзіным найбольшым нашым задаткам народнае жывучасці і моцы ёсьць нашая песня. Песня гэта здольна разбураць усё матэр'яльнае, крыштыць ніzkую сілу тых, якія іграюць ролю крыйдзіцељаў народу. Яна, як поўны зъмест народнага духа, ёсьць сілай найвышшай у грамадзкім жыцьці народу.

І А апрача таго натура людзкая маець прыродны пацяг да красы прыгожасці, а ненавісць да брыдоты. І толькі людзі ніzkія, паўшыя маральна ня могуць адчуваць і імкнуцца да гэтай краіны безгранічнае красы.

Дзеля гэтага песня, як найвышэйшая праява мастацтва, маець неагранічаныя эстэтычныя вартасці. Яна ствараець зусім асобны съвет адчуваньня, авеены казачнымі мроямі, у якім увесь народны пацяг да хараства і щасціця, побач з яго грамадзкімі імкненіямі, знаходзіць свой найвярнейшы адбітак.

Паасобныя адзінкі народу, абдараныя іскраю Божай — поэты, здольны ўлавіць гэты падсвядомы зъмест народнага духа, адчуць і пераліць яго ў сваю песню. Адсюль песняр ня творыць з нічога, не дабываець вылучна з свае ўласнае фантазіі, а ён толькі перадае ў конкретнай форме ўсё тое, што накіпела ў душы народу. І ў меру таго, як вечным і несъмяротным ёсьць людзкі дух, вечнай і несъмяротнай ёсьць такая песня, яна, незалежна ад таго, хто ей даў пачатак, будзе жыць вечна, бо

„Съмерць пяўца возьме мо' і сягоныя,

Чорнай зямелькай пакрыюць павекі:

Песня жыць будзе, ў магіле ня ў тоне,

Блага ці добра — жыць будзе на векі!“

А той хто творыць гэтую песню — песняр, якога лёс абдарыў быць мастаком слова і ўладаром народнага духа, ён, побач з ахвярным і бязінтэрсоўным служэннем свайму народу, зъяўляеца адначасна і яго духовым павадыром, бо

„Песняр слуга слугі усякай,

Пясьнір і цар усіх царэй!“

\* \* \*

Вось пагляд Купалы на істоту і значэнне поэзіі ў грамадзкім жыцьці народу, якая, будучы найбольш верным і беспасярэднім голосам народнае душы і адначасна шчырым і гарачым заклікам да тae ці іншае мэты, ёсьць найвялікшым няўміраочым скарбам кожнага народу.

I запраўды, яшчэ нават у сівую мінуўшчыну старажытныя Грэкі зразумелі й ацанілі ў сваіх мітах — легендах значэнне і вартасьць праўдзівае поэзыі, якая заўсёды была крыніцю красы і найвярнейшым голасам народнага сумлення. Пытанье гэтае праз паасобных мастакоў слова было часта парушанае ў літэратурнай творчасці розных народаў, а якое так яскрава адбівалася ў песні Гальбана з „Конрада Валенрода“ Міцкевіча. Агульна-сусъветная гэта праблема ў адносінах да беларускага поэзыі знайшла, як бачым, найбольшае выяўленне ў творчасці Купалы, які так артыстычна патрапіў здэфініяваць істоту і вартасьць поэзыі-песні і вельмі шырака падчыркнуць яе значэнне ў духовым жыцці народу.

Гэтае пытанье ў беларускай літэратурнай крытыцы да апошняга часу амаль зусім ня было парушанае. А шкода. Бо яно найбольш вартае ўвагі і навуковага апрацаванья.



Вясельле.

П. Сергіевіч.



## Хроніка.



Дзесятыя ўгодкі съмерці Івана Луцкевіча. Беларускі Студэнскі Саюз супольна з Дырэкцыяй Беларускай гімназіі ладзіць на 17 лістапада б. г. урачыстую акадэмію з нагоды 10 ўгодкаў съмерці піёнэра беларускага руху — Івана Луцкевіча. Програма акадэміі будзе складацца з даволі багатых і апрацаваных аддзелаў.

400-лецце „Літоўска-  
га Статуту“. Беларускае грамадзянства ў Вільні прыгатаўляеца да съяткаванья 400-лецца першага кодэкса беларускага права — выданья „Літоўскага Статуту“. З гэтай мэтаю стварыўся ўжо спэцыяльны камітэт съяткаванья пад старшынствам гр. А. Трэпкі, у каторы таксама ўваходзіць і прадстаўнік Бел. Студ. Саюзу — кал. Ст. Станкевіч. Съяткаванье праектуеца на 30 лістапада б. г. Апрача гэтага ў адзнаку так важнага мамэнту Камітэт Съяткаванья намячае ў важнейшых мясцовасцях на правінцыі наладзіць таксама съяткаваныні і выдаць спэцыяльную кніжку пасъвячаную „Літоўскому Статуту“ і старадаунаму беларускаму правадаўству наагул.

Агульны гадавы сход сяброў БСС. 26.V 1929 г. адбыўся Агульны Гадавы сход БСС. у салі галоўнага Універсітэцкага Будынку, які быў даволі „бурлівы“. Прычына, такая на гэта злажылася, было завешаныне пяцёх студэнтаў: Саковіча, Вялецкага, Хвораста, Вярбіцкага і Ка-сяка, дзеля зламаньня салідар-

насьці падчас апошніх выбараў Братняе Помачы Універсітету Сыцяпана Баторага, нягледзячы на пастанову агульнай сходкі трох саюзаў: 1) Украінскага, 2) Літоўскага, і 3) Беларускага ў справе трыманьня адзінай салідарнай лініі падчас вымененага сходу. Было пастановлены дамагацца скаваныя са статуту Братняе Помачы слова „польскай“.

Калі вышэйшая прапазыцыя, вышаўшая ад гэтых трох саюзаў падчас сходкі Б. П. не прыйшла — усе сябры трох саюзаў у знак пратэсту апусцілі дэманстрацыйную салю, апрача завешаных.

Агульны сход сяброў Б.С.С. апрабаваў пастанову завешаныя праз Урад вымененых пяцёх студэнтаў, завешываючы яшчэ на два трымэстры (апошні 1928-9 і першы 1929-30 акад. г.) галоўных правадыроў гэтае группы: Саковіча і Вялецкага у правах сябровой Саюзу, тром апошнім пастановавіў выразіць загану. Памянёныя сябры не згаджаючыся з пастановай Агульнага Сходу і, хучучы сарваць яго, ў знак пратэсту апусцілі салю.

Уступаючаму Ураду і Рэвізыйнай камісіі, паслья справаздачы, Агульны Сход пастановіў удзяліць абсолюторыюм.

Паслья гэтага адбыліся выбары Ураду і Рэвізийнай камісіі на наступны акад. год. Амаль што аднагалосна быў выбраны Урад у наступным складзе: Старшыня — кал. М. Шклёнак, віцэ-ст. — кал. К. Глінскі, скарбнік — кал. Калаша, сэкрэтар — кал. Я. Зянюк і вольны сябра —

кал. Гаўрылічанка, якой даручана яшчэ і бібліятэка. Заступнікі: 1) кал. С. Станкевіч і 2) кал. Чатырчанка.

Склад Рэвізыйнае камісіі: 1) старшыня — Тулейка, 2) сябры — кал. Сенкевічанка і 3) Амельяновіч; заступнікі: кал. Г. Астроўская і кал. Куніцкі.

Галаўнейшыя пастановы, вынесеныя Агульным Сходам: Пастаноўлена:

1) Зъмяніць пункт с), § 19-га Статуту, дадаючы... „Урад мае права прыматы у лік сяброў Саюзу і завешываць за непадпрадкаванье Статуту і за дзеянасьць на шкоду Саюзу”. 2) Стварыць фонд на А. Б. С. А. адкладаючы на яго 10% чыстага даходу; 3) выразіць падзяку Апякуну Б.С.С. праф. Владычку за яго даўгаглетнюю апеку і прасіць Яго застацца апякуном на наступны акад. год.

„Вольная Думка.” Дня 7.VII.29 г. выйшаў № 1 „Вольнае Думкі”, часопіс беларускага паступовага студэнства, групуючагася каля двух завешаных на апошнім агульным сходзе сяброў Б. С. С. Саковіча і Вялецкага, Агульны лік гэтае групкі, як гэта можна вывясці з сьпіску асоб, злажыўшых „ахвяры” на выдавецкі фонд „Вольнае Думкі” абмяжоўваецца да 9 асоб. Затое якія-ж высокія парывы агарнулі ўсіх іх! Пазастаўшымся сябрам Б.С.С. закідваецца і „спэкуляцыя на Б.С.С. і „змаганье проці пэўных асоб” (іх значыцца) і мно-га яшчэ чаго. Тымчасам справа прадстаўляецца куды прасьцей. Некаторыя з гэтых „сяброў”, чыста інтэрнацыяльной ідэолёгіі, і трактуючая беларускую справу толькі як сродак да зъздзейсь-

нення іх „вышэйшых” мэтаў, — прыпадкова апынуліся ў Б.С.С., як прыпадкова апынулася ў ім прад некалькі гадамі групка расейцаў. Спакаўшыся з належнай ацэнкай свае тактыкі, — нічога не маюць больш рабіць, як за прыкладам сваіх старэйшых таварышоў—грамадзян выліваць усякі бруд на ўсіх сваіх „ідэолётчічных” праціўнікаў.

Гожа аднак-жа адзначаць, што вялізарная большасць сяброў Б.С.С. якраз мінаеца з імі і стоючы на грунты выразна народным, съядомая сваіх высокіх заданьняў перад народам, вядзе сваю працу згодна са сваім статутам у зусім процілежным кірунку. Аб гэтым съведчыць хоць-бы галоўная думка органу беларускага студэнства, выдавана ўжо ў працягу некалькі гадоў „Студэнская Думка.“, прычіні якога ізноў-же памянёная групка робіць закід, што ён не адбівае думкі бел. студэнства, бо рэдактар самавольна адкідывае артыкулы, якія яму не спадабаюцца... Невялічкая папраўка: рэдактар „Студэнскае Думкі“ не накідываеца звонку а выбіраеца агульным сходам Б.С.С. і калі ён можа і бывае „тэндэнцыйным“, як гэта кажуць сябры з „паступовага“ лягеру, — і што ніколі ня мела месца, дык—гэта-ж воля агульнага сходу — найвышэйшае ўлады ў Б.С.С. Яшчэ адзін мамант некаторыя сябры, што групуюцца каля „Вольнае Думкі”— „паступоўцы“ — якія залічаюць сябе да „акадэміцкае беднатаў“ і, якія хіба дзеля гэтага ніколі не плацілі складак ў Б.С.С. (З зл. ў год) —, аказаўся нязвычайна ахвярнымі, калі прагледзіць іх складкі на выдавецкі

фонд „Вольнае Думкі.“ Можна падумаць, што якраз паміж імі пад відам „акадэміцкае беднаты“ крываўца „найвялікшыя буржуі“, а не ў процілежным лягеры, як яны кажуць.

З гэтага вынікае, што напады сяброў з „Вольнае Думкі“ на маюць пад сабой ніякае реальнае падставы, а зьяўляюцца вылучна съядомымі ці несьвядомымі ад іхвяе волі шкоджаньнем ў ва ўсей працы Саюзу і ўзджаньнем „некаму“ карыснай дэструкцыі і разладу.

Прыпыні новых сяброў у Бел. Студ. Саюзе. З пачаткам сёлетняга акадэмічнага году ў Беларускі Студэнскі Саюз паступілі новых 20 сяброў.

Урадаваныні ў Бел. Студ. Саюзе. Урадаваныні ў Бел. Студ. Саюзе адбываюцца ў кожныя панядзелкі, чэцвярті і суботы ад 5 да 7 гадз. вечара.

Спекталь-вечарына ў Бел. Студ. Саюзе. Музыкальна-драматычны сэкцыяй Бел. Студ. Саюзу дnia 28 верасня 1929 г. была злажданая спектакль-вечарына, якая адбылася ў салі Беларускага Гімназіі ў Вільні; у праграму вечарыны ўходзіла: 1) „Стрархі жыцця“ п'еса ў 3-х актах Фр. Аляхновіча, 2) „Мікалак“ — камэдый ў 1 акце Далецкіх і 3) Скоі. Програма была выканана вельмі артыстычна і ўмелая. Прысутных было шмат.

Рэфараты ў Беларускім Студэнскім Саюзе. Дагэтуль адбылося тры. 1) Дня 6.X 29 г. кал. Ст. Станкевіча на тэму: „Мэты і заданыні беларускага студэнства“ 2) Дня 13.X. 1929 г. кал. А. Бартуля на тэму: „Уварыгі аб мастацтве“. 3) 20.X-29 г. кал. Ст. Станкевіча на тэму: „Лінка Купала як прапор беларускага народу“. Падобныя рэфэраты будуть адбывацца і ў далейшым часе.

Гарбатка ў Бел. Студ. Саюзе. Дня 27 кастрычніка б. г. адбылася супольная гарбатка сяброў Беларускага Студэнскага Саюзу.

Літоўска-Беларуска-Украінскі суботнік. 26 кастрычніка б. г. у салі Літоўскага Клюбу адбыўся літоўска-беларуска-украінскі суботнік.

Факт гэтых съведчыць між іншым і абытим, што запачаткованы год таму назад беларуска-літоўска-украінскае збліжэнне сирод студэнскага моладзі контынууюцца і далей. Нагаул, нашым грамадзкім абавязкам ёсьць вясціці далей узаемнае збліжэнне.

Паасобныя сэкцыі ў Бел. Студ. Саюзе. Урад ВСС, з мэтаю большае продукты ўнасьці ў працы на паседжаньні сваім дні 6.X-29 г. зарганізавіў некулькі сэкцыі, якія маюць заняцца паасобнымі галінамі працы. І так паўсталі наступныя сэкцыі:

1) Літаратурна-навукова-краязнаўчая, на кірауніку якой вызначана кал. Ст. Станкевіча; 2) Музыкальна-драматычная, пад кірауніцтвам кал. С. Сарокі, 3) Сэкцыя настальних даходаў, пад кірауніцтвем кал. Т. Куніцкага. Усе гэтых сэкцыі вядуць ужо даволі продукты ўную працу, кожная ў адпаведнай сабе галіне.

Радакцыйная Калегія Студэнскага Думкі складаецца: Як рэдактар, старшыня — кал. М. Шклёнак, сябры — калегі: К. Глінскі, А. Бартуль, Ст. Станкевіч і М. Пецюковіч.


350-лецьце заснавання Віленскага Університету. Дня 9,10 і 11 кастрычніка б. г. Віленскі університет адсвяткаваў 350-лецце сваго заснавання і 10-лецце свайго ўзнаўлення. На ўрачыстасці святкавання зыхалася многа прадстаўнікоў з усіх Польшчы.

Склад Ураду Бел. Студ. Саюзу. Дзеля таго, што з Ураду выбраага на агульным сходзе дnia 26 траўня б. г. да сябры пайшли адбываць вайсковую службу, на іх мейсца ўвайшло да Ураду двух заступнікаў. Такім спосабам склад сёлетняга Ураду Бел. Студ. Саюзу наступны: М. Шклёнак — старшыня; В. Чатырчанка — віцэ старшыня; Ст. Станкевіч — сэкрэтар; К. Глінскі — скарбнік; Н. Гаўрылічанка — вольны сябр.

Беларускае студэнства ў Варшаве арганізуецца. Паводле апошніх вестак, беларуская студэнская моладзь варшаўскага ўніверситету прыступае з бягучым акадэмічным годам да стварэння свайі арганізацыі. Пачынаныні наших варшаўскіх калегаў горача вітаем!

—о—

Пісьмо кал. Куніцкага дзеля тэхнічных прычын Рэдакцыя зымесціць у наступным нумары „Ст. Д.“





O-10